



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

4 ЛІПЕНЯ 2013 г.

ЧАЦВЕР

№ 121 (27486)

Кошт 1600 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ ЗАСНАВАНА НА ЗАСЛУГАХ ПАКАЛЕННЯ ПЕРАМОЖЦАЎ

ВЫСТУПЛЕННЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А.Р. ЛУКАШЭНКІ НА ПАРАДЗЕ ВОЙСКАЎ

МІНСКАГА ГАРНІЗОНА Ў АЗНАМЕНАВАННЕ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 3 ЛІПЕНЯ 2013 Г.

Таварышы салдаты, сяржанты, прапаршчыкі і афіцэры! Дарагія ветэраны! Паважаныя суайчыннікі і госці Беларусі!

Сёння мы ўрачыста адзначаем галоўнае свята нашай краіны — Дзень Незалежнасці.

У жыцці кожнага народа ёсць лёсавызначальныя дні і падзеі, якія становяцца пунктам адліку новага этапу ў гісторыі дзяржавы і выклікаюць найвышэйшы духоўны ўздым і яднанне ўсіх грамадзян.

Для Беларусі такой вяхой з'яўляецца дзень вызвалення сталіцы нашай Радзімы — горада-героя Мінска ад фашысцкіх захопнікаў.

Менавіта гэта гістарычная дата па волі беларусаў стала Днём Незалежнасці, звязаўшы разам святыя словы — Свабода і Незалежнасць.

І гэта не выпадкова. Свабоду нельга набыць дзякуючы росчырку пяра. Наша незалежнасць заснавана на заслугах пакалення пераможцаў, тых, хто, ахвяруючы самым дарагім — сваім жыццём, прынёс на нашу зямлю доўгачаканую свабоду.

Беларусь першая сутыкнулася з вераломным ударам агрэсара. Геройнае супраціўленне нашага народа пачалося з першых хвілін вайны каля сцен Брэсцкай крэпасці і прадаўжалася да поўнага

выгнання ворага з тэрыторыі нашай Радзімы.

За гэтыя гады Беларусь панесла самы вялікі ўрон сярод усіх рэспублік СССР і дзяржаў антыгітлераўскай кааліцыі. У выніку беспалавечнага генцыду краіна страціла трэць свайго насельніцтва.

Сёння мы аддаём даніну павагі і памяці ўсім, хто ўнёс уклад у нашу агульную перамогу над фашызмам, у вызваленне нашай Радзімы і ўсяго свету ад прыгнятальнікаў.

Новае тысячагоддзе не прынесла чалавечтву міру і спакою. Мы па-ранейшаму назіраем дыктат шэрагу краін і ваенных блокаў, умяшанне ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў,

праўленне міжнароднага тэрыторыі.

У якасці інструментаў аказання націску выкарыстоўваюцца не толькі сілавыя метады, але і эканамічны дыктат, і інфармацыйныя войны.

Спрабуюць на трываласць і нашу краіну. Аднак адзіства, мудрасць і сіла беларускага народа неаднаразова паказвалі: любыя спробы дэстабілізаваць сітуацыю ў нашай краіне не маюць ніводнага шанцу.

Упэўнены, што і ў далейшым мы дастойна вытрымаем любыя выпрабаванні. Паважаныя таварышы! Беларусь — мірная і адкрытая краіна. Мы жадаем усім дзяржавам, народам добра і працітанна. Дружалюбнасць і сардэчнасць — адметныя рысы нашага нацыянальнага характару.

Мы шчыра адданія сябрам і саюзнікам. Мы заўсёды рады тым, хто гатовы з намі працаваць, гандляваць, мець адносіны. Наша нацыя не мае маніі вялікасці — мы гатовы прыслухоўвацца да чужых меркаванняў і парадаў, калі яны ідуць ад чыстага сэрца.

Але мы не прымаем хлусні, крывадушнасці і дыктату. Прынцыповая пазіцыя Беларусі празрыстая і цвёрдая — адносіны ў свеце павінны будавацца на прынцыпах адкрытасці, узаемнай павагі і вяршэнства міжнароднага права.

Але самы галоўны фундамент міжнародных адносін — гэта сумленнасць. Для нас, для Беларусі, яна была, ёсць і застаецца краевугольным каменем як унутранай, так і знешняй палітыкі.



А каб не было ў каго-небудзь жадання паспрабаваць нас на трываласць, боегатоўнасць беларускай арміі заўсёды павінна знаходзіцца на высокім узроўні — на такім, каб ні ў каго нават думкі не магло ўзнікнуць аб нападзенні на нашу краіну.

Наша граніца павінна быць адкрыта для ўсіх добрых гасцей і наглуха закрыта для любога зламысніка і парушальніка, кім бы ён ні быў.

Мір і парадак у Беларусі — гэта вельмі вялікая каштоўнасць і найвялікшая заваёва нашага народа. І ўсім нам трэба іх берагчы і абараняць.

Паважаныя ветэраны! Нізкі паклон вам за вашу бя-

спрабную мужнасць, за ваш Вялікі Подзвіг. Вы здбылі для нас не толькі свабоду і незалежнасць. Вы падарылі нам і ўсім наступным пакаленням беларусаў галоўнае — вы падарылі нам Жыццё!

Дарагія суайчыннікі! У гэты свяшчэнны для ўсяго беларускага народа дзень жадаю вам мірнага неба, светлай будучыні, шчасця, здароўя і дабрабыту.

Слава беларускаму народу, які адстаяў незалежнасць Айчыны, робіць усё ў імя працітанна нашай любімай Радзімы!

Са святам! З Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь! Ура!



СЦЯГ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І СВАБОДЫ

Плошча Дзяржаўнага сцяга Беларусі ўрачыста адкрылася ў Мінску, у цырымоні прыняў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Ва ўрачыстай абстаноўцы сцяг памерам 14х7 м быў узняты на сямідзесяціметровы флагшток, устаноўлены ў цэнтры пляцоўкі. Затым быў выкананы гімн, які суправаджалі залпы артылерыйскага салюту, а ў канцы неба над сталіцай упрыгожылі агні феерверку і было выпушчана 10 тыс. паветраных шароў колераў дзяржаўнага сцяга.

На цырымоніі таксама была закладзена новая патрыятычная традыцыя прынясення клятвы вернасці Дзяржаўнаму сцягу Рэспублікі Беларусі — сімвалу і аплоту незалежнасці і дзяржаўнасці. Для гэтага былі запрошаныя дастойныя прадстаўнікі беларускага народа, якія сваёй доблесцю, працай і талентам праславілі Айчыну, а таксама прадстаўнікі моладзі, якія ідуць ім на змену. Клятву вернасці прынеслі ветэран Вялікай Айчыннай вайны, удзельнік вызвалення Мінска генерал-маёр Аляксандр Фень, навучнік Мінскага суворавскага ваеннага вучылішча Віктар Агееў, двухразовая чэмпіёнка свету па біятлоне, бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў Дар'я Домрачова, пераможца першынства Беларусі па мастацкай гімнастыцы Дар'я Якутовіч, стваральнік праслаўленай ва ўсім свеце БелАЗу Герой Беларусі Павел Марыев, лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, пераможца міжнародных алімпіяд па матэматыцы Дзмітрый Пірштук, зорка сусветнай оперы, салістка Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, заслужаная артыстка Беларусі Аксана Волкава і лаўрэат спецфонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі,



лаўрэат міжнародных конкурсаў Аляксандра Няхай.

Цырымоніі адкрыцця плошчы Дзяржаўнага сцяга папярэднічала канцэртная праграма «Красуй, Беларусь!». Мерапрыемства трансліравалася ў прамым эфіры па асноўных беларускіх тэлеканалах.

На цырымонію былі запрошаны вышэйшыя службовыя асобы, прадстаўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, дэлегацыі абласцей, прадстаўнікі навуковых устаноў Мінска, працоўных калектываў, прафсаюзаў, грамадскіх аб'яднанняў, рэлігійных канфесій, творчых саюзаў, ветэраны Узброеных Сіл, прадстаўнікі дыпламатыі і міжнародных арганізацый. Сярод замежных гасцей на мерапрыемстве прысутнічаў Прэзідэнт Лаоскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі Цюмалі Сайнясон, які знаходзіцца ў Беларусі з афіцыйным візітам.

Плошча Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь размешчана ў Мінску на праспекце Пераможцаў. Яна ўяўляе сабой круг радыусам 50 м і злучаецца з галоўным фасадом выставачнага павільёна НВЦ «Белэкса» левымі шырыняй 24 м. Уздоўж пешаходнай дарожкі размешчаны сем гранітных стэп з гербамі абласцей і Мінска. Сіметрычна да двух бакоў ад левыцы размешчаны стэлы з тэкстам Дзяржаўнага гімна і геаграфічнай картай Беларусі.

Плошчу плануецца выкарыстоўваць для правядзення святых мерапрыемстваў у Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, мерапрыемстваў грамадзянска-патрыятычнай накіраванасці, наведвання афіцыйнымі дэлегацыямі замежных дзяржаў. Плошча таксама будзе ўключана ў фарміраваны Мінскім гарыканкам пералік турыстычных аб'ектаў для наведвання гасцямі сталіцы.

Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка на цырымоніі адкрыцця плошчы Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь

Дарагія суайчыннікі! Напярэдадні нашага галоўнага свята — Дня Незалежнасці — мы адкрываем плошчу Дзяржаўнага сцяга краіны.

Праз некалькі хвілін у неба сталіцы на сямідзесяціметровую вышыню ўзнімецца чырвона-зялёнае палотнішча — сімвал нашага суверэнітэту і свабоды, імкненне да якіх беларусы пранеслі праз стагоддзі.

Шлях да атрымання дзяржаўнасці, які выпаў на долю беларусаў, быў складаны і цяжкі. Толькі ў XX стагоддзі мы атрымалі шанец на самавызначэнне. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка стала першым крокам да незалежнасці, фундаментам для стварэння суверэннай Беларусі. Выступішы адным з заснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, БССР у 1951 годзе прыняла новы, чырвона-зялёны сцяг, які падкрэслівае самабытнасць і незалежнасць дзяржавы.

Для мільёнаў нашых суграмадзян дзяржаўныя сімвалы БССР усавабляюць дасягненні, якіх Беларусь дабілася ў савецкі перыяд.

Менавіта таму на рэфэрэндуме ў 1995 годзе беларусы выбралі цяперашні сцяг, герб і гімн, якія адлюст-



роўваюць непарыўную сувязь гістарычнага і сучаснага этапу станаўлення краіны.

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь — неад'емная частка нашага мінулага і сучаснага. Чырвоная паласа на ім — адлюстраванне мужнасці народа, крывёй адстаяўшага сваю свабоду. Зялёная — колер жыцця і надзеі, колер нашых лясцоў, лугоў і палёў, сведчанне мірнага і працавітага характару беларусаў. Белая паласа з арнамантам — сімвал нашай чысціні і высокай духоўнасці.

Пад гэтым сцягам Беларусь амаль два дзесяцігоддзі дынамічна развіваецца і сцвярджае сябе на міжнароднай арэне. Ён авявае нашы спартыўныя перамогі, развіваецца на самых высокіх вяршынях і полюсах



планеты, прадстаўляе нашу краіну ў іншых дзяржавах, змацоўвае нацыянальную згоду і патрыятычны дух беларускага народа.

Кожны з нас незалежна ад нацыянальнасці з гонарам называе сябе грамадзянінам Беларусі. У аснове паняцця «беларускі народ» — вялікае духоўнае братэрства ўсіх, для каго наша шчодрая, прыгожая і добрая зямля стала родным домам.

Паважаць і шанаваць нашы дзяржаўныя сімвалы — найпершы святы абавязак усіх членаў гэтай вялікай сям'і.

Разумненне глыбокага гістарычнага і палітычнага значэння герба і сцяга Рэспублікі Беларусь, умненне выконваць наш гімн, веданне Канстытуцыі — асноў-

нага закону краіны, павінны стаць неад'емнай часткай агульнай культуры кожнага беларуса.

Неабходна, каб у Беларусі сфарміраваўся сапраўдны культ дзяржаўных сімвалаў. Каб яны шанаваліся ў кожным беларускім доме, уяўляючы сабой прадмет гонару і крыніцу патрыятызму.

Беларуская зямля спрадвеку багатая на памятных мясціны і святыні, якія складаюць бяспечную спадчыну беларусаў.

Навейшая гісторыя суверэннай Беларусі стала часам адраджэння помнікаў мінулага і ўзвядзення новых архітэктурных аб'ектаў, якія з'яўляюцца дастойным укладам нашага пакалення ў духоўную і культурную скарбніцу планеты.

Гады незалежнасці азнаменаваны аднаўленнем Мірскага і Нясвіжскага замкаў, будынкаў Вялікага тэатра і Тэатра імя Янкі Купалы, Палаца Рэспублікі, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая ўвайшла ў лік ста самых дзіўных дасягненняў сучаснай сусветнай архітэктуры, а таксама велічнага храма-помніка ў гонар Усіх Святых, унікальнага комплексу «Мінск-Арэна» і іншых знакавых, статусных аб'ектаў, што складаюць гонар нацыі.

У самым сэрцы Мінска мы задумалі і ўзвядзём цэлы комплекс, які ўключае ў сябе плошчу Дзяржаўнага сцяга, Палац Незалежнасці і залу ўрачыстасцяў. Гэты комплекс стане красамоўным сімвалам нашага суверэнітэту, нашай незалежнасці. Пакажа ўсяму свету, што Беларусь адбылася як дзяржава, якая ўпэўнена глядзіць у будучыню.

На гэтым месцы пад беларускім сцягам, які горда развіваецца ў небе, моладзь будзе атрымліваць пашпарты і прыносіць воінскую прысягу, тут будуць прымаць у піянеры і члены БРСМ, сюды прыйдуць бацькі з дзецьмі і ветэраны, госці сталіцы з усіх калюў свету. Упэўнены, што гэты комплекс стане галоўным цэнтрам суверэннай дзяржавы, прадметам гонару нашых суграмадзян, візітнай карткай Беларусі ў свеце.

Дарагія сябры!

Я ад усго сэрца віншую вас з адкрыццём плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску і з надыходзячым Днём Незалежнасці краіны.

Жадаю ўсім вам, вашым родным і бліжнім здароўя, шчасця, поспехаў у працы на карысць нашай Айчыны.

Са святам вас, дарагія сябры! З Днём Рэспублікі!

Шчырасць і дружалюбнасць — аснова Беларуска-Венесуэльскага супрацоўніцтва

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка разлічвае на прадаўжэнне актыўных адносін паміж дзвюма краінамі, асновы якіх былі закладзены ў час прэзідэнцтва ў Венесуэле Уга Чавеса. Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў учора на сустрэчы ў Мінску з Прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласам Мадурой, перадае БЕЛТА.

«У мяне не паварочваецца язык называць цябе пан Прэзідэнт. У нас даўно ўстанавіліся добрыя адносіны не толькі з нашым агульным сябрам, на жаль, яго сёння з намі няма, але і з табой — самым бліжнім і давераным чалавекам Уга Чавеса», — адзначыў беларускі лідар, вітаючы Нікаласа Мадурой.

«Мы спадзяемся і абсалютна ўпэўнены, што палітыка, якую вы праводзілі разам з Уга Чавесам, будзе захавана. Не толькі я, кіраўніцтва Беларусі, але і ўвесь беларускі народ асаціруюць цябе з той палітыкай, якая ажыццяўлялася пры Чавесе», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі таксама адзначыў, што на цяперашнім этапе яму прасцей выбудоўваць адносіны з Венесуэлай, паколькі ў мінулыя часы быў закладзены трывалы фундамент двухбаковага супрацоўніцтва. «Таму я ўпэўнены і вельмі спадзяюся, што ў памяць аб гэтым вялікім чалавеку мы з табой усё зробім, каб ажыццявіць тое, аб чым мы калісьці думалі і аб чым ён марыў», — дадаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

У сваю чаргу Нікалас Мадурой заявіў, што Венесуэла мае намер развіваць дасягнутыя раней з Беларуссю дамоўленасці. Прэзідэнт Венесуэлы падкрэсліў, што база, якую заклаў Аляксандр Лукашэнка і Уга Чавес, грунтавалася на дружбе і гэта база вельмі трывалая. Цяпер задача заключаецца ў тым, каб выкарыстоўваючы закладзеную аснову, прадоўжыць развіваць дасягнутыя раней з Беларуссю дамоўленасці, сказаў венесуэльскі Прэзідэнт.

Ён адзначыў, што неаднаразова прысутнічаў у час перагавораў Аляксандра Лукашэнка і Уга Чавеса. Заўсёды ў час гэтых перагавораў асноўнымі тэмамі былі эканамічнае развіццё, паляпшэнне дабрабыту двух народаў, жыццёвае будаўніцтва — тэмы, якія блізка і разумелыя простым людзям.

«Адносіны краін заўсёды вызначаліся шчырасцю і дружалюбнасцю. Яны з'яўляюцца прыкладам для іншых краін», — падкрэсліў Нікалас Мадурой.

Венесуэльскі лідар ад імя ўрада і народа Венесуэлы выказаў глыбокую павагу асабіста да Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка.



На парадзе ў Мінску прысутнічалі больш за 350 тысяч чалавек

Больш за 350 тыс. удзельнікаў і глядачоў прысутнічалі на парадзе войскаў Мінскага гарнізона, які прайшоў учора ў сталіцы з нагоды Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, паведаміў БЕЛТА начальнік упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч.

«Калі 350 тыс. чалавек прынялі ўдзел і назіралі за военным парадом і спартыўна-моладзевым шэсцем у Мінску. Усё прайшло спакойна, без здарэнняў», — расказаў у МУС.

У Мінску для аховы месц, дзе праходзілі святочныя мерапрыемствы, задзейнічалі ўвесь сталічны гарнізон, уключаючы ўнутраныя войскі. Бяспеку на дарогах забяспечвала вялікая колькасць экіпажаў ДАІ. Святочныя мерапрыемствы ў Мінску праходзілі больш чым на 20 пляцоўках. Каля стэлы традыцыйна адбылася акцыя «Прасяваем гімн разам» і святочны салют, які пачаўся ў 23.00. Завяршыліся мерапрыемствы ў 0.30 4 ліпеня.

ШМАТЛІКІЯ ВІНШАВАННІ АД ЗАМЕЖНЫХ ЛІДАРАЎ ПАСТУПІЛІ З НАГОДЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СВЯТА

У адрас Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка і беларускага народа з нагоды Дня Незалежнасці паступілі шматлікія віншаванні ад замежных лідараў, вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў, паведаміў БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Віншавальныя пашпарты паступілі ад кіраўнікоў краін СНД, Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі, Старшыні Дзяржаўнага Савета і Савета Міністраў Рэспублікі Куба, каралёў Саудаўскай Аравіі, Тайланда, Швецыі і Іспаніі, прэзідэнтаў Аўстрыі, Італіі, В'етнама, Лаоса, Індыі, Рэспублікі Карэя, Грэцыі, Афганістана, Сербіі, Сінгапура, Швейцарскай Канфедэрацыі, Інданезіі, Турцыі, Бангладэш.

Акрамя таго, кіраўніка беларускай дзяржавы павішавалі Папа Рымскі Франціск, Князь і Вялікі Магістр Венскага Мальтыйскага Ордэна.

«Глыбока сімвалічна, што гэта свята адзначаецца ў дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Шматліковыя вузы братэрскай дружбы і саюзніцтва, якія вытрымалі многія выпрабаванні, і сёння з'яўляюцца залогам паспяховага развіцця раіска-беларускага партнёрства. Упэўнены, што рэалізацыя дамоўленасцяў, дасягнутых у ходзе пасяджэння Вышэйшага Дзяржаўна-Саюзнага дзяржавы, якое адбылося ў сакавіку ў Санкт-Пецярбургу, будзе садзейнічаць далейшаму развіццю двухбаковага інтэграцыйных працэсаў. Разлічваю таксама на прадаўжэнне канструктыўнай сумеснай работы ў рамках Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы з прыцэлам на фарміраванне ў 2015 годзе Еўразійскага эканамічнага саюза», — гаворыцца ў віншаванні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна.

Старшыня КНР Сі Цзіньпін у сваім віншавальным пашпарты адзначыў, што паміж Беларуссю і Кітаем на працягу апошніх гадоў бесперапынна ўмацоўваецца палітычнае ўзаемадавер'е і назіраюцца значныя вынікі практычнага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, фінансвай, навуковай і ваенна-тэхнічнай галінах, паглыбляецца культурны абмен, ажыццяўляецца цеснае ўзаемадзеянне ў міжнародных і рэгіянальных справах.

ЯНЫ АДСТАЯЛІ СВЕТЛАЕ ІМЯ РОДНАЙ ЗЯМЛІ

У Маскоўскім раёне Брэста святочную праграму з нагоды Дня Незалежнасці назвалі «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!» і ў гэты дзень, і напярэдадні згадавалі тых, хто адстойваў незалежнасць нашай краіны як у баях, так і мірнай працай. Адным з галоўных герояў дня стаў Лікандр Рыгоравіч ШУБІЧ, якому акурат напярэдадні галоўнага свята краіны споўнілася сто гадоў.

Вясковец з Драгічынскага раёна быў прызваны ў армію пасля вызвалення, у 1944-м. Радавым 240-га гвардзейскага стралковага палка з баямі дайшоў да Берліна. Быў паранены, узнагароджаны цэлым шэрагам баявых медалёў, ордэнам Вялікай Айчыннай вайны. У пасляваенны час працаваў у родным калгасе, пазней — на прадпрыемстве «Днепра-Бугскі водны шлях». Але галоўнае дасягненне жыцця ветэрана — яго пяцёрка дзяцей, якія выраслі годнымі людзьмі, атрымалі адукацыю, сталі добрымі працаўнікамі і бацькамі. Сённяшняй радасцю дзядулі з'яўляюцца 12 унукаў і 17 праўнукаў. Так што яго ўклад у незалежнасць і росквіт краіны вымяраецца не толькі подзвігам салдата Перамогі, але і ўзорам бацькі сямейства.

Аб гэтым гаварылі многія з гасцей, хто прыйшоў павіншаваць юбілара. Сярод іх былі кіраўнік адміністрацыі Маскоўскага раёна Брэста Аляксандр Рагачук, ваенны камісар Брэсцкай вобласці Яўген Зайцаў, старшыня Маскоўскай раённай арганізацыі ветэранаў Марыя Кутроўская. А ветэран у адказ на шматлікія віншаванні пажадаў усім мірнага неба для краіны, добра і Божай ласкі кожнаму.

Усе яны, ветэраны, несумненна, сталі героямі Дня Незалежнасці. Іх згадвалі, калі па традыцыі ўскладвалі кветкі да помніка воінам-вызваліцелям на плошчы Свабоды ў Брэсце і да Вечнага агню ў Брэсцкай крэпасці. І хоць у крэпасці зусім нядаўна прайшлі маштабныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны, абсалютна гэтае святое месца брестаўчанам не могуць. Зранку ў мемарыяльны комплекс ішлі людзі. Часцей невялікімі кампаніямі. Былі і арганізаваныя групы турыстаў. А вечарам, як звычайна, многія прыйшлі на салют. Россыпны святочнага феерверку, які нязменна праводзіцца ў Брэсцкай крэпасці, былі добра відаць брестаўчанам і гасцям горада над Бугам.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Фота Валерыя КУРАД.

Ваенны аркестр, які не толькі іграў маршы, але і выканаў песню аб Радзіме, калона сучаснай ваеннай тэхнікі, прыгажуні барабаншчыцы — гэта і не толькі можна было ўбачыць падчас святочнага парада на цэнтральнай плошчы Перамогі ў Віцебску.

Сярод ганаровых гасцей свята быў і Аляксандр Фёдаравіч КОТАЎ, ветэран узброеных сіл, старшыня савета ветэранаў жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 24.

— Мне прыемна быць тут у гэты дзень — дзень вызвалення беларускага народа, Дзень Незалежнасці. Для мяне Беларусь стала другой Радзімай. Я сам з Варонежскай вобласці. У Беларусь прыехаў 12 гадоў таму. Што такое вайна, ведаю, — расказаў ён. — Мне сустрэлі ў Беларусі вельмі добра, аказалі дапамогу пасля таго, як я трапіў у янтроеўскую сітуацыю, калі была вайна ў Абхазіі, дзе служыў. Прыехаў у Беларусь фактычна ў адным касцюме. Тут, у Віцебску, дачка працавала, я пераехаў да яе. Улада дапамагла купіць кватэру. Дзякуй! У мяне дзве ўнучкі, праўнучка. Унучкі скончылі Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт. Адна цяпер у Англіі вучыцца, другая — у Швецыі. Будуць выкладчыкамі англійскай мовы.

Галіна Антонаўна ЛУШЧЫК шчыра любіць родны Віцебск, Беларусь. Яна калі 30 гадоў рамантавала гадзіннікі. І час святкавання Дня Незалежнасці для яе свята з вялікай літарой.

— Святкую сёння і шчасліва, што дажыла да такога моманту. Я нарадзілася ў Віцебску, ганаруся ім, берагу яго. Ніколі не кіну на зямлю запалку, паперку і іншы прашу не смеціць. Віцебск — чысты, прыгожы і прыбраны горад. Я люблю яго, усю нашу краіну, — прызналася ў любові да радзімы пенсіянерка. — Я доўгі час працавала майстрам па рамонтзе гадзіннікаў — 27 гадоў. У гэтай прафесіі дайшла да 4 разраду, любіла сваю працу, потым 10 гадоў працавала ў паліклініцы загадчыцай гаспадаркі, потым 10 гадоў — білетным касірам на чыгунцы. На пенсіі вяду актыўны

лад жыцця: спяваю ў складзе народнага хору «Надзея» — пры абласным цэнтры інвалідаў вайны і працы. Выступаю на беларускай, рускай, украінскай мовах. Спяваем народныя, лірычныя песні. Складаю жарты-прымаўкі і чытаю на беларускай мове...

Усіх, хто сабраўся на плошчы, павіншаваў са святам Аляксандр КОСІНЕЦ, старшыня Віцебскага аблвыканкама.



— Сымвалічна, што народ Беларусі аб'яднаў гэты дзень даты ў адну. Яны, як цэментуючая сіла, адлюстроўваюць наш суверенітэт і незалежнасць. Доўгім быў шлях да дасягнення суверенітэту. Прыемна адзначыць, што беларуская дзяржаўнасць пачыналася менавіта на віцебскай зямлі, — сказаў Аляксандр КОСІНЕЦ. — Вядома, што Палац — калыска нашай дзяржаўнасці, культуры, адукацыі, пісьменнасці і духоўнасці.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны кожны трэці наш зямляк аддаў сваё жыццё ў імя вялікай Перамогі, каб мы сёння жылі пад сонечным і мірным небам. Калі да пачатку

той вайны на Віцебшчыне пражывала каля 1,8 мільёна чалавек, а зараз — толькі больш за 1,2 мільёна насельніцтва.

Жыхары Прыдзвінскага краю ганаратца тым, што тут нарадзілася больш за 310 Герояў Саветаў Саюза, Сацыялістычнай Працы, Расійскай Федэрацыі, поўных кавалераў ордэнаў Славы.

«Многія хацелі заваяваць нашу краіну, занялі яе. Але ніколі і нікому гэта не ўдалося і не атрымаецца. Там, дзе ёсць патрыятызм і магутная духоўная сіла, ёсць незалежнасць, суверенітэт і неперажанасць», — падкрэсліў Аляксандр КОСІНЕЦ.

На жаль, усё менш сярод нас ветэранаў вайны. Іх у Прыдзвінскім краі засталася больш за 3,2 тысячы чалавек. І робіцца ўсё неабходнае, каб ветэраны жылі годна. У 2014 годзе будзе святкавацца юбілей вызвалення краіны, у 2015-м — юбілей Перамогі. Але ўжо сёння рытуальна да гэтых свят, падтрымліваецца парадак на месцах воінскіх пахаванняў, рэстаўруюцца воінскія помнікі.

Праграма мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 69-й гадавіне вызвалення Віцебшчыны і Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Вялікай Айчыннай вайне, была ў Віцебску вельмі насычанай.

На плошчы Перамогі адбыўся канцэрт творчых калектываў, у парку імя Фрунзэ — канцэртная праграма з удзелам духовага аркестра «У старых рытмах ля фантана», у пойме ракі Віцьба правялі культурна-спартыўнае свята. Адбыліся і іншыя мерапрыемствы. А ўвечары на плошчы Перамогі прайшлі святочны канцэрт і акцыя «Прысягаем гімн разам».

Культурна-спартыўнае свята стаў шыкоўны феерверк.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ДАКРАНУЦА СЭРЦАМ ДА ПАМЯЦІ

— Усе разам мы ўмацоўваем сваёй працай незалежнасць краіны, — зазначыў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Сямён Шапіра, віншуючы ўчора лаўрэатаў прэміі «Чалавек года Гродзеншчыны» па выніках 2012 года.

Сёлета гэтай прэміі (у памеры 100 базавых велічынь), якая заснавана рашэннем абласнога выканаўчага камітэта, на конкурснай аснове ўдастоены 59 чалавек. Гэта людзі, якія працуюць у самых розных галінах эканомікі, у медыцыне, адукацыі, культуры, у грамадска-палітычнай сферы. А дзесяць чалавек напярэдадні Дня Незалежнасці прымалі віншаванні з нагоды занясення звестак аб гэтых грамадзянах у Кнігу Славы Гродзенскай вобласці. Сярод іх — старшы пажарны ПТВЧ №2 Гродзенскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях Павел Янушкевіч, які праявіў мужнасць, выратаваўшы людзей з вуліцы Татарскай падчас аварыі на цепла-трэсе ў снежны мінулага года.

Ужо традыцыйнай з нагоды Дня Незалежнасці стала і сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і працы з кіраўніцтвам мясцовых органаў улады ў гісторыка-культурным комплексе «Гродзенская крэпасць. Партызанскі лагер». Ён створаны сіламі работнікаў Гродзенскага мяскамбіната з дапамогай музейшчыкаў і з уплывам пажаданняў ветэранаў. Зямлянік, медсанчастка, тыпаграфія, партызанская школа, гарматы, тэхніка ваеннай пары, макеты, якія расказваюць пра баявыя аперацыі партызан... Дарэчы, пабываўшы ў гэтым комплексе, можна, так бы мовіць, дакрануцца сэрцам да падзей не толькі Вялікай Айчыннай, але і Першай сусветнай вайны: непадалёк ад партызанскага лагера размешчаны пазіцыі зенітнай батарэй, два фарты, што ўваходзілі ў комплекс фартыфікацыйных збудаванняў Гродзенскай крэпасці.

Барыс ПРАКОПЧЫК.



У Магілёве ўрачыстасці, прысвечаныя Дню Незалежнасці, пачаліся з ускладання вянку і кветак да мемарыяла «Буйніцкае поле». Пасля завяршэння цырымоніі адбыўся мітынг з удзелам кіраўнікоў вобласці і горада, ветэранаў, прадстаўнікоў працоўных калектываў, моладзевых арганізацый, навучальных устаноў.

Урачыстасці з нагоды Дня Незалежнасці ў Гомелі разгарнуліся 3 ліпеня на дзесяці канцэртных плошчах. Старт святочным мерапрыемствам дало шэсць прадстаўнікоў працоўных калектываў горада, моладзі і ветэранаў. Калі брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў адбыліся мітынг і ўскладанне вянку.



Фотаздымкі нумара — Анатоля КЛЕШЧУКА, Яўгена ПЯСЕЦКАГА, БЕЛТА.

